



ДНІПРО-БУГСЬКІ КАНАЛИ БУДУЄ НАРОД

Партія і Уряд дарували нам аджазну і пачотную работу — пабудавць Дніпра-Бугскі канал. Комуністы і комсомольцы ўвесь час на працягу чатырох месяцаў набліжвалі масы будаўнікоў на выкананне гэтай важнейшай заданьня.

Партыйная арганізацыя 10 гідравузла да гэты час правала 127 гутарак, 35 лекцый і лекцый. Разгортванне палітмасавай работы значна спрыяла паспяховаму выкананню заданьня.

За час будаўніцтва вырасілі выдатныя людзі, авалодаўшыя тэхнікай вытворчасці. Комсомалец т. Штарбакоў, які на будаўніцтва прышоў чорнаробчы, зараз працуе дасятнікам і добра спраўляецца з работай. Брыгада тав. Штарбакова сістэматычна перавыконвала нормы выпрацоўкі на 150—180 проц. 18-гадовы комсомолец т. Лабанаў прышоў на будаўніцтва таксама без усялякай прафесіі, а зараз працуе дасятнікам.

Комуністы ўзначальваюць работу на будаўніцтве. Яны служыць прыкладам для астатніх рабочых. Комуніст-слесар т. Мухачоў за бесперабойную работу водападільнай гаспадаркі два разы прэміраван. Добра працуюць комуністы тт. Іваноў, Эпштэйн і іншыя.

Галоўную ўвагу партыйная арганізацыя аддавала разгортванню сацыялістычнага спаробніцтва і стыханаўскага руху.

У выніку на нашай будаўніц 18 брыгад працуюць стыханаўскімі металамі, што з'яўляецца выконваючы нормы на 180—200 проц.

Валікую дапамогу ў будаўніцтве шляхам арганізацыі суботнікаў аказваюць працоўныя горада Брэста. За ўвесь час будаўніцтва ў суботніках прымаля ўдзел звыш 20.000 працоўных горада.

Асабліва трэба адзначыць калектывы лесазавада № 3 г. Брэста, які дасцірніова заганяўлі ўсе лясныя матэрыялы і актыўна прымаў удзел у суботніках.

Асноўныя работы на вузле закончаны. Асталіся яшчэ некаторыя незаробкі, якія мы ў тэрміновым парадку ліквідуем. Мы можам з горасцю заявіць, што заданне ў асноўным выканана — шлюз зроблен. Але сунакайвацца не думаем. Наперадзе яшчэ многа работы. Наша заданне будзе закончана толькі тады, калі на каналу пачыне вада і пойдучь советскія параходы.

Трэба ў бліжэйшы час зрабіць берагавыя ўмацаванні, злучыць шлюз з ракой Мухачоў і каналам. Наш абавязак — мабілізаваць партыйную арганізацыю і ўвесь калектыв будаўніцтва на тое, каб з часцю выканань і гэтыя работы.

Н. ПАЧАПОВІЧ,
парторг гідравузла № 10.

Комуністы ў авангардзе

Наша партарганізацыя арганізавалася ў лютым. Спачатку было ў ёй 11 чалавек, потым прыбавілася двое. З чаго пачынаць? На вузле было вельмі мала рабочых. Ранішні ўзятка за гэты ўчастак, прыняць удзел у вырбаванні. Усе партыйны і комсомольскія выязжалі ў бліжэйшыя вёскі ў радыусе ка 10 кіламетраў з такімі разлікам, каб да святаў вырнуцца з лютымі на работу. Прыгучь людзей прыкметна павялічыўся.

У вёсках зрабілі некалькі дасяткаў дасяткаў аб будаўніцтва. Выязджаў у вёскі пачатковы работ і я. Агітацыйная работа ў нас асабліва ўзмацнілася ў час партысоты да выбараў у Вароўны Саветы СССР і БССР. Выбары ў нашым раёне прайшлі пры высокай актыўнасці выбаршчыкаў.

У сакавіку на публіцы забівалі сваі. Гэты ўчастак вельмі адставаў, дзённую норму выконвалі ледзь на 60 процантаў. Партарганізацыя рашыла ўхваліцца за гэтае зьяві. Да камаці, якія абстагуюць машыны (іх было да 13 штук), прымацавалі комуністаў, якія дапамагалі рабочым, якія сарод іх развясцілішчу работу, праводзілі чытку газет. У выніку гэтага мерапрыемства тэмпы работы ўраслі ў тры разы.

Пасля гэтага ў красавіку пачаліся кеслярныя работы. Тэмпы іх першы час таксама былі слабымі, у прыватнасці, на плане, рубцы рэжавых устояў у галавах шлюзаў і на іншых пунктах. Да брыгады песьяроў прымацавалі комуністаў, і справа стала палашацца. Брыгады песьяроў сталі даваць па тры вахны рэжаў у змену замест звычайных двух. Многія песьяры былі прэміраваны. Так, брыгада Паскроська, з якой працуюць кугляробчы тав. Місці, была тры разы прэміравана.

Советская ўлада ашаніла маю работу

Хачу расказаць, як мы, будаўнікі Дніпра-Бугскага канала, які барышбу за выкананне заданья партыі і ўрада.

Прышоў я на будаўніцтва 13 студзеня 1940 г. Будучы кваліфікаваным песьяром, я адразу ўзяўся за пабудову ручных і лярвальных кавароў для збудавань сваі і шпунтаў. За кароткі тэрмін мы зрабілі брыгады 6 пароў. Калі кавары былі гатовы, на вузле пачалася збудавань сваі.

Закінена работа ў камеры шлюза. Наша брыгада была расставлена на кампразакаршчыцкіх. І пачаў у брыгаду комсомалец Жалдакова. Мая работа была: правільна ўсталяваць сваі і шпунты і сачыць за якасцю збудавань іх у грунту. Яг закаршчыцкі, я на сканжэнні збудавань сваі правяраў спраўнасць кавра. Шверым мэраў грунт часта не хапел паддавацца ударам бабы. Прабавалася не адін дзясатка удароў, каб замацаць супраціўленне грунту. Брыгада Жалдакова стала стыханаўскай. Яна выконвала нормы на 180—200 процантаў.

Скочыўшы работу на кампра, я разам з іншымі таварышамі прыступіў да рубкі рэжавых устояў.

Пасля пачалі падрыхтоўваць устаноўку аскерных брусцаў, астакаду, абшыўку

на плане занята брыгада Васіля Курьці, ёй дапамагае калектыв тав. Бургуна. Песьяры ўкалі тут у рекордны тэрмін сем рэжаў.

Некалькі гніны. Гэта магло затармаць работу. Партарганізацыя ўзяла гэты ўчастак пад свой нагляд. Шпунты рэжу, які разведкі, пакуль не знайшлі прадукцую палыходзячай якасці.


Некалькі паводу для вывазі гніны. Зноў комуністы пайшлі ў навакольныя вёскі і шляхам агітацыйна-масавай работы дабіліся таго, што селяне вылучылі 100 паводу. Многія селяне замест паводу вывозілі па восем кубаметраў. Усяго вывозілі да двух з палавінай тысяч кубаметраў гніны. Гэтым матэрыялам будаўніцтва забяспечана.

Намаганні партарганізацыі і кіраўніцтва, намаганні ўсяго калектыва будаўніцтва пастаўлена заданьне — закончыць асноўныя работы да 15 мая, дні акрыцыі XVIII з'езду камуністычнай партыі (большавікоў) Беларусі — выканана.

Партыйная арганізацыя, актыўна ўключыўшыся ў будаўніцтва канала, дапамагалі нам, не паслабляе ўнутрыпартыйнай работы. Рэгулярна збіраюцца партыйныя сходы. Абдыліся дзве лекцыі па гісторыі партыі. Пачаўшы вузла тав. Невельскі зрабіў пэнаў даклад аб тым, як працаваць над кнігай. Прыгавіўся яго вопыт прапагандыскай работы, які ён набавіў у час вучобы ў інстытуце. Намеціў праложыць на рэдакцыі дзвух раз у месяц субсэдаванні па асобных раздзелах курса гісторыі партыі.

На будаўніцтве арганізаван і працую чырвоныя куток, дзе ёсьць у дастатковай колькасці газет, пэаграфічныя карты, правясціцца чытка газет у інтэрнатах для рабочых.

Ф. КУБАСАЎ,
парторг 8-га гідравузла.



На будаўніцтве маста праз шлюз Дніпра-Бугскага канала на 6-7 гідравузле. Фото Э. Халдыя (Фотокроніка БЕЛТА).

Людзі грандыёзнай будаўлі

Жаданне і імкненне — гэта сіла, якая можа перамагчы любую перашкоду. І гэтай сілай поўны кобырскія селяне, трышчынскія песьяры, новасалскія землякоў, пілескія воіны, брэсцкія рабочыя — цыпер вызваленыя грамадзяне вылікага Советскага Саюза.

Калі на безлесных палях у марозныя дні гідратэхнікі, інжынеры намячаў трацу канала, рабілі развешку мясцовасці будучай вольнай магістраў, многія з іх заганяла рашалі прыняць самы актыўны ўдзел у грандыёзнай будаўлі.

Дніпра-Бугскі канал — гэтыя словы гучалі горада. Яны заагагі глыбока ў сэрцы вызваленых грамадзян вольнага Польшчы. З волькім энтузіязмам ішлі яны на гідравузлы, браіліся за палаты, кіркі, тапары, за ўсякую карысную работу. Людзі ведалі, што зараз упершыню яны будуць працаваць на сабе, на свой народ, на сваю краіну. Для іх партыя і Урад будуюць гэты канал, каб забурлі дніпра-бугскія воды ля Пінска, Кобрына і Брэста, каб караванамі ішлі бары з украінскай шпаніцай, соллю, керамікам і вузале.

Зараз гэта ўжо не мар і не чарпёж на ватманскіх паперах. Тысячы людзей ўзялі ў свае рукі лопаты, кіркі, тапары і пачалі будаваць Дніпра-Бугскі канал. Чарпёж, перанесены на зямлю лопкаў, пазора гатоў. Ён зроблен рукамі людзей, упершыню прымаўшы ўдзел у такой вялікай будаўлі, асноўных за кароткі перыяд часу ўсе працы складалай работы.

Толькі на будаўніцтве канала, — гаворыць селянін вёскі Ляхавічы Дудко Фама, — я зрадуеў, які можна палюбіць працу. З 14 снежня прапавіў я на канале землякомам, закаршчыцкам, падручным песьяра. Ахвотна браўся за кожную справу і лёгка ё асвоіў. 140—150 проц. зменнай нормы выконваў я, але і гэтыя лічбы здаваліся мне неацэнкавымі, і з кожным днём я дабіваўся большай выпрацоўкі.

Пяць гідравузлаў размешчан у вёсцы Ляхавічы на рацэ Пінэ. У лютым рабочыя вузла заваявалі пераходны чырвоны сцяг Дніпрабугбуда. Гэты сцяг знаходзіцца ў іх зараз. Тут яшчэ ў сакавіку поўнацю закончылі выніпне грунту з катлавава шлюза, забілі круглія і шпунтовыя сваі. Зараз на вузле закончаны асноўныя пабудовы. Народны Бамісарыят рачнога флота ўзнагародзіў лепшых людзей вузла значымі «Отліччымі соабораванія Наркомвсфлота», граматамі і каштоўнымі падарункамі. Сярод іх — пільшчык Раман Дудко, землякомы Цімафей Бучка, Анна Рапіна, песьяр Піхал Дзмітрук і іншыя. Яны сталі знатнымі людзьмі Дніпрабугбуда.

Узнагароджаны і работнікі 3 і 4 гідравузлаў. Яны закончылі асноўныя пабудовы і на-праву заваявалі званне перадавоў.

І спраўды, маладзёжная брыгада, якую ўзначальваў брыгадзір комсомолец Дубінін, рашыла ў час усёй будаўлі працаваць ноччу з тым, каб даказаць магчымасць кругласутачнай работы на канале. Дакажам, што і ноччу можна даваць высокую прадукцыйнасць працы, — гаварыў Васіль Дубінін.

Найглыбшэй шчырыя саветскія дні. Паў аслабніліся ад снежнага пакрыцця. Для будаўнікоў найшпур яшчэ больш аджазны перыяд. Многім вузлам пагражала наводка. Трэба было змагацца з вольнай стыхіяй. Асабліва трымажна было на 10 гідравузле, які ашыўся на востраве, акружаным вадоў.

Не пускаць ваду ў катлаван — такія была заданне будаўнікоў. Почту 2 красавіка мошны павод валы ўварваў у верхнюю галаву шлюза. Брыгадзіры, комсомольцы Салмаценка і Жалудко са сваімі людзьмі спашылі на дапамогу. 36 гадзін баззавана, стоячы ў ваде, змагаўся селянчыкі са стыхіяй. 200 селянчак з бліжэйшых вёсак з вёскамі ў руках прываля селянча Агафья Баргуноў. Усе ішнуліся выратаваць гідравузле.

У вадзавым каспое палез у ваду Іван Кузьмін. З асабліва доўжасцю знаходзіў ён прабоіны.

— Машкі давайце, — крычаў Кузьмін. Ён хапав пэжкія машкі, набітыя пяском, і закрываў пільх ваде. Мошнее пачынае часам валіла Івана з ног, але вадзала не злавася. Ён вышаў на бераг толькі тады, калі ледзяная кінула.

Зараз пажаксі асталіся далёка заду: і 35-градусныя марозы, і снежныя заносы, і паводка. Шлюз гідравузла № 10 гатоў. Хутка ён запоўніцца волью.

Упердзе яшчэ няма работы. Але калі праходзіць міма шлюза, — гаворыць Іван Янчук, — бачыш, што і ты нямала карысці прыме гэтай велічэзнай будаўлі.

Іван Янчук у лі, калі Чырвоная Армія ўступала ў Брэст, адзі з першых пайшоў ён насустрэч. Ён стаў чырвонагвардыяйшам. За гэты жыцця ў панскіх Польшчы нямала наіпрэбсеў ён ад сваіх гаспадароў-фабрыкантаў. Дзе толькі яны і прыходзіліся працаваць: і на пэжымым заводзе Міхальцова, і падчасыкам пэжы на будаўніцтве. За дваццаць год яму прытасоў змяніць не менш 25 прафесій. Кім ён толькі ні быў: пільшчыкам, кавалем, песьяром, чорнаробчы. Зараз, калі пачалося будаўніцтва канала, Янчук Івану прыгавіліся а спецыяльнасці. З першага дня ён ўключыўся ў будаўлі. Спачатку прапавіў землякомам і выконваў нормы на 229 проц. Потым аго накіравалі на водадільні, і тут ён пачаў сабе стыханаўваць. Калі сапрабрыліся для рабочых інструменты, Янчук выказаў аго прапавіць у кузні.

— Мэраў грунт дрэна падаецца кіркі, сапале, — скаржыліся землякомы.

І спачатку калалі мэраў грунт, а потым перайшлі працаваць на кампра. Доець за днём усе чатыры месяцы прапавілі па-ўдарнаму. Многія з нас былі прэміраваны. Зараз закончаны работы на пагузны кампаіна. Наш брыгадзір комсомолец Сілап Бахмут добра ведае сваю спра-

— Прапавіць не дрэна, а толькі выканань трэба.

— Але дзе-ж узць жалеза?

Успомніў Янчук, што недалёка з ляднага часу лязавь заамаентавалі рэзьсэм. Нікто іх голамі не скарногтоўваў. Пайшоў тут, рабвіў дзвент і даскаў дзвент рэзьсаў. У кузні ён з іх зрабіў 470 жалезных кіліяў. Калі інструмента было дастаткова, Іван стаў брыгадзірам брыгады землякопаў. Ён першым даказаў перавагу жалезнага кіліна. На вузле значна павысілася прадукцыйнасць працы. Падвоілі не паспывалі адровіць выкананы з катлавава грунт, і землякомы ўжо больш не смяліся над прапавінай Янчука.

Тысячы селян і рабочых спалны адзінай воляй, адным жаданнем — выканань у тэрмін сталінскае заданне. Комуністы, комсомольцы заўсёды ў авангардзе, служыць прыкладам, выдучь масы за сабой, выхоўваюць іх.

На канале ад Пінска да Брэста кіліць работа.

СОЦЫЯЛІСТЫЧНАЯ УЗАЕМАДАПАМОГА

Наш гідравузле доўгі час быў у ліку самых адстаючых. Аставанне гэта пачалося з таго моманту, калі мы прыступілі да збудавань сваі. Нязмерна пэжкія галавіны ўмовы перашкаджалі работе. Перш за ўсё, пільву. Апрача таго, прыкладна на глыбінні двух метраў залігалі тоўсты слой дрэбнага гравіа.

Больш двух тысяч удароў патрабавалася часам для таго, каб забіць сваю да практычнай глыбіні. Трэба было прыняць асобныя, дзвённыя мэры, паскарочыла работу, інакш галоўнасць вузла адстагуюлаб на доўгі тэрмін.

Уся партыйная арганізацыя ўзяла забіку сваю пад асабным нагляд. Кожны член партыі адказваў за работу асобных кампаі, механізмаў, участкаў, мабілізаваў, згуртаваў людзей, падімаючы іх на барацьбу з пэжаспамі.

200—240 штук сваі і шпунта ў суткі замест 80 — вось лозунг, які быў пастаўлен у парадок дня і шырока напуарываваўся сярод будаўнікоў. Лозунг быў ператворан у жыццё, кожныя суткі мы забівалі звыш 240 сваі.

Прыдзірваа адносіліся мы да якасці працункі. Шлюз наш павінен быць паспраўднумо мошным збудаваннем, таму нават пры нязначных дэфектах і адхіленнях мы выцягвалі сваі і шпунты і забівалі апоў. Затое цяпер, калі асобныя аб'екты збудавання прымае інспекцыя якасці, у актах значыцца нямала добрых і выдатных апэнак. Гэтым мы гардымся.

Аставалі ў нас вельмі мошна і земляныя работы. Выйсці з прарыва на гэтым участку нам дапамагі чатыры выдатныя брыгады, якія зававалі тон. Гэта чырвоная снжыная брыгада Нікіты Курьці, брыгада тт. Барташова, Дубінін і жаночая брыгада тав. Сірочок. Гэтыя брыгады ішлі на самай пэжкіх, прапавілі, рашаючы ўчасткі і заўсёды выходзілі пераможцамі. Часта я вылікаў да сабе Нікіту Курьту і гаварыў яму:

— Заўтра стаўлю пэбе на самае пэжакое месца таму, што трэба выратаваць шлюз.

Нікіта сканжэнтравана абдумваў заданне, пацараў патыліцу і нязменна адказваў:

— Ну, калі трэба, дык трэба... Здольным, вольным арганізатарам, які

многа зрабіў для ліквідацыі аставанья вузла, з'явіўся мой памочнік па тэхнічнай частцы тав. Каменцаў. Апрача агульнага тэхнічнага кіраўніцтва, яму была даручана арганізацыя земляных работ. Разлік быў такі: калі зямля будзе вынята з саечасова, можна будзе паскорыць і забіку сваю і пачаць, калі гэта патрабавіцца, устаноўку драўляных жанструкцый. Разлік апраўдаўся.

У красавіку была закончана камера шлюза. Цяпер, каб зняць шлюз, аставаўся толькі дасярэксія работы.

Пачаўся новы, завяршальны этап будаўлі. Пачаўся ён таксама няўдала. Не было добрых песьяроў. І тут нам дапамог пяты гідравузле. Да нас прыбылі з Ляхавіч найбольш кваліфікаваныя, мошна скалочаныя брыгады, ўзначальваемыя тт. Зосікам, Дзмітруком і Дудко.

Яны клалі першыя вахны рэжаў, гэта значыць заклавалі фундамент. Аг дакладнасці і акуратнасці гэтай работы залежала якасць усёй жанструкцыі. Перадаві пятага гідравузла сталі перадаваць і ў нас.

Яны наладзілі і разгартнулі поўным ходам навуку ў верхняй галаве. Затым на халу, для канчатковага завяршэння гэтага участка, перадалі работу створаным у нас брыгадам Юліана і Пятра Паскроська.

Зосік са сваёй брыгадай перайшоў у ніжнюю галаву, і вельмі быстра, кітаральна на вачах, умелыя рукі песьяроў узвоўзілі ўстоі. Брыгада гэта маладзіка, і ўсё-ж кожны дзень яна давала тры вахны.

На засяпшы выдатна працягла сабе комсомольская брыгада, якую ўзначальвае тав. Гуленіч. Дзе з палавінай нормы ў змену давала яна. Комсомольцы падбадзёрвалі астатніх землякопаў, валі іх за сабой.

Спраўднумо, дзелавую дапамогу аказаў нам Каманенці райны камітэт партыі. Першы скартат раёнага камітэта тав. Радзюк заўсёды быў рады прагавіць на нашы дасягненні і бедохны.

Можна смела сказаць, што наш калектыв хутка прывадзіць сваё збудаванне ў поўную бягую гатоўнасць.

Л. НЕВЕЛЬСКІ,
інжынер, начальнік 8-га гідравузла.

Жанчыны-землякопы

У марозныя студзеньскія дні я пачаў сваю работу на будаўніцтве 10 гідравузла Дніпра-Бугскага канала. У тым дні на будаўніцтве жанчыны асод не было. Рапшыка я прыктычуць стаіх таварышчак з вёскі Вічэўкі і разам з імі дапамагчы будаўлі.

Многія дзельчаты гаварылі тама:

— Там ашны мужчыны толькі працуюць. Не справіліся мы на земляных работах.

Усё-ж я іх утаварыла. А ўтавор у нас было тав. прапавіць так, каб не адставаць ад мужчын.

Сабраўся нас 15 маладых дзельчат — Панюшчак Ніна, Саўчук Лена, Байко Оля і іншыя — і пайшлі мы палай брыгадай на будаўніцтва канала. Мые брыгадзірам намячалі. Узалімы мы за работу дружна. Што ні дзень, то большую норму выконвалі. Дабраліся да 200 процантаў.

Сядама да нам на будаўніцтва прышлі яшчэ і другія жаночыя брыгады. Пачалі адна з адной спаробнічаць, і работа пайшла спярэй.

Да міжнароднага жаночага дня — 8 сакавіка — мяне, як стыханаўку, паслаў у сталіцу нашай ордэнаваной рэспублікі — горад Мінск. Упершыню ў жыцці я была ў такім вялікім прыгожым горадзе. Радасна і свабодна святкавала міжнародныя жаночы дзень.

Зараз будаўніцтва канала зааанчавецца, і ў бліжэйшым часе советскія параходы будуць праходзіць па тых месцах, дзе мы яшчэ не так даўно вымалі мэраўлы грунт...

Мі 18 год. Я зараз рыхтуюцца стаць комсомалькай. Советская ўлада дала магчымасць мне, даччы селяніна, выйсці ў людзі і быць роўнапраўнай грамадзянкай, удзельнічаць у такім вялікім і карысным для народа будаўніцтве.

Нашы жанчыны бацаць і адчуваюць, што зьяўляюцца клопатамі аб іх советскай дзяржавы, і таму імянуцца працаваць яшчэ з большай энэргіяй і сілай, каб у тэрмін выканань заданне партыі і ўрада.

Ліда КАНДРАЦЮК,
брыгадзір жаночай брыгады землякопаў.

3 будаўляй расла і моладзь

Чатыры месяцы назад я прышоў на 8 пільу. Прышоў вясковым хлопцам і нічога, вялома, не разумеў у такім грандыёзным будаўніцтве.

А было гэта так. У нашу вёску прыславі большавікі і сталі расказаць, што советскі Урад рашыў пабудавань Дніпра-Бугскі канал, які злучыць раку Буг з Дняпром. З Брэста да Пінва, казалі яны, пачнуць тады халіць советскія параходы.

Многіх нашых селян зааікавала гэта будаўніцтва. Андрэюк Нікалай, Кандрэюк Канстанцін, Лаўрэнюк Васіль, браты Герасіму Іван і Антон, я і многія іншыя з ахвотай пайшлі будаваць канал.

Спачатку калалі мэраўлы грунт, а потым перайшлі працаваць на кампра. Доець за днём усе чатыры месяцы прапавілі па-ўдарнаму. Многія з нас былі прэміраваны. Зараз закончаны работы на пагузны кампаіна. Наш брыгадзір комсомолец Сілап Бахмут добра ведае сваю спра-


ву. Ён асабным прыкладам паказвае, як трэба па-большэйшкму прапавіць, вучыць нас, дапамагае асоды стыханаўскія тэмпы работы.

На будаўлі мы мошна зрасліся з комсомольцамі. Прыехаўшыя да нас комсомольцы — дружныя ребята. Разлілі мы таксама стаць комсомольцамі. Не адставаць-жа нам ад перадавоў моладзі!


У брыгадзе нашай 13 чалавек. 12 з іх палалі ўжо заявы аб прыёме ў комсомоц. Памінен прэма сказаць, што будаўля канала адрыма нам воцы. Тут мы многую навучыліся, тут выхаваліся.

Недалёк той дзень, калі па прасторнаму каналу праз магучыя шлюзаваыя пабудовы свабодна палывуць дзясаткі советскіх параходаў. З якой радасцю сустраем мы, будаўнікі, гэтыя першыя параходы!

І. П. ЛУЧНО,
селянін вёскі Залумна.



Работа экскаватара на 6-7 гідравузле будаўніцтва Дніпра-Бугскага канала. Фото Э. Халдыя (Фотокроніка БЕЛТА).



Комсомольско-стыханаўскія брыгады будаўнікоў 8-га гідравузла Дніпра-Бугскага канала, выконваючы на даве з пільвавай нормы ў омыку. Злева направа: Ф. В. Малеўскі, І. Е. Гуленіч і І. Н. Парфяну.

Зводна Нарнамзема БССР аб ходзе веснавой сяўбы ў калгасах па раёнах рэспублікі НА 20 МАЯ 1940 г. (У процантах да плана)

Table with columns: ОБЛАШЧІ І РАЁНЫ, Устаўлена, прапанавана, фактычна, У тым ліку (Зялёныя, Аграрныя, Адрывальныя, Кармажныя, Пасяўленыя), Шматлікіх папярэднях.

ВАЙНА ў ЗАХОДНЯЙ ЕўРОПЕ ДЗЕННІК ВАЕННЫХ ДЗЕЙНЯЎ

22 мая. У паўночнай Францыі прадаўжаюцца жорсткія боі за Узбрэжжа. Германскія войскі, вышэйшыя сваімі перадавымі ма...

Французскі друк аб вяртэннях дзейняў ва поўначы Францыі

ПАРЫЖ, 23 мая. (ТАСС). Учарашні французскі друк у аглядах ваенных дзейняў паведамляе, што германскія войскі выхадзяць да Узбрэжжа Ла-Манша.

Венгерскі друк аб становішчы ва Францыі

БУДАПЕШТ, 23 мая. (ТАСС). Газеты паведамляюць, што ў Парыжы паніка; населенніцтва ўцякае па поўдзень. Устаў абрушываюць на працоўных новы гра...

Ваенныя дзейні ў Нарвегіі

СТАВГОЛЬМ, 22 мая. (ТАСС). Газета «Датскі дыктар» паведамляе, што «воіскі саюзніцкай і нарвежскай часці, устанавілі кантакт паміж сабой, ахвочаюць германскія войскі ў раёне Нарвіка...

Англа-італьянскія адносіны

ЛОНДАН, 23 мая. (ТАСС). Агенцтва Рэйтар паведамляе, што сёння ў наладзе абшчыні замежнага міністра замежных спраў Батлера было задана пытанне, ці можа быць зробіць якую-небудзь залу адносна меў...

Антываенная дэманстрацыя ў Нью-Йорку

НЬЮ-ЁРК, 22 мая. (ТАСС). Як паведамляе агенцтва Асоцыятыд Прас, унора на аўто з буйнейшых Нью-Ёрскіх плошчаў «Таймсквор» адбылася дэманстрацыя пратэста супроць уступлення ЗША ў...

Ваенныя дзейні ў Кітаі

У ЦЕНТРАЛЬНЫМ КІТАІ На поўначы правінцыі Хубэй японцы працягваюць наступальны ў сектары Цзаоян, але былі адбіты. У паўднёвай частцы правінцыі Ханан японскія войскі атакавалі Сінцзын, дзе іхныя вучыльнікі былі адбіты. У ПУАЧЭНЬСЬКІМ КІТАІ На поўдні правінцыі Гуаней разгарнуліся боі ў 20 км на захад ад Наньшына.

Гастрольныя паездкі тэатраў БССР

20 мая ў Мінску пастановай «Наз Віязовай-ракой» — П. Глебкі пачаў свае гастролі Другі Беларускі дзяржаўны драматычны тэатр. У яго рэпертуары — спектаклі: «Лявас Грэйў» — А. Ленча і Л. Вайншток, «Не ўсё сагу маселіна» — А. Остроўскага, «Чалавек з ружжом» — Н. Пагозіна, «Крэмлёўскія куранты» — Н. Пагозіна і інш.

У першыя чысла чэрвеня ў сталіну БССР прыязджае Рускі драматычны тэатр БССР, які пакажа мінскаму гледачу пастановаў: «Сабача на сене» — Лопэ дэ Вега, «Крэмлёўскія куранты» — Н. Пагозіна, «Каварства і любоў» — Шылера, «Таланты і паклоннікі» — А. Остроўскага і інш.

Дзяржаўны дзяржаўны тэатр БССР 6 чэрвеня заканчвае свае гастролі ў Гомелі, а затым выязджае на месці ў Беласток, дзе пакажа, апрача сваёй асноўнага рэпертуара, дзве новыя пастаноўкі: «Швей ку нелегка» — Гольдфадона і «За акіянам» — Горькага.

Беластоцкі абласны ўраённы драматычны тэатр, які гастрольна ў Беласток, пакажа «Рэвізор» — Н. Гогаля, «Вася Жданова» — М. Горькага, «Палаз Сяброўшчыка» — Н. Пагозіна, «Чайка» — А. Чэхава «Бабі плёткі» — Гальдэна і інш.

Беластоцкі абласны ўраённы драматычны тэатр прадуе над гэсай Шэкспіра — «Бура». У першыя чысла чэрвеня ён выязджае на гастролі ў гарады заходняй абласцей. Парыхтываны пастаноўкі «Сям'я Авадзі» — П. Марціна, «Крылавы жарт» — Шалам-Алейхеа, «Гершэль Остроплер» — Гершынзона і інш.

Тэатр музыкальнай камедыі БССР за канчвае свае гастролі ў Мінску, а затым выязджае ў Смаленск.

30-годдзе з дня смерці польскай пісьменніцы Ажэшка

ГРОДНА, 19 мая. (Кар. «Звязды»). Учора споўнілася 30 год з дня смерці вядомай польскай пісьменніцы Ажэшка. Трамацкае горада дасюнда адзначае гэтую дату.

Днём у гарадскім парку ля помніка Ажэшка сабралася звыш 300 прадстаўнікоў рабочых, служачых, інтэлігенцыі і навучачых. Яны ўсклалі вянок на помнік.

3 чыслай прамавай выступіў дырэктар 11 сярэдняй школы тав. Лосеў.

Конкурс на лепшае прадпрыемства

Народны Камісарыят мясцовай прамысловасці БССР абвясціў конкурс на лепшае прадпрыемства па асярэнню новых віду вырабў і разшырэнню вытворчасці тавараў шырокага ўжывання. Устаноўлен пераходныя чырвоныя сцягі Наркамата мясцовай прамысловасці БССР і пяць прэмій па 10 тыс. рублёў, адна — 3 тыс. рублёў, 2 — па 2 тыс. рублёў і 2 — па паўтары тыс. рублёў.

Дзіцячы фізкультурныя святы

Калітат па справах фізкультуры і спорта пры СНБ БССР заарганізавалі плян масавых спартыўных мерапрыемстваў сярод школьнікаў на летні перыяд.

Пасля сканчэння вучэбнага года па ўсёй рэспубліцы адукацыя гарадскія і раённыя фізкультурныя святы школьнікаў. У іх прымуць удзел звыш 10.000 юных спартсменаў. З 25 чэрвеня па 5 ліпеня ва ўсёх абласцях БССР будуць праведзены спартыўныя па лёгкай атлетыцы і плаванню. У чэрвені чэмпіянцы розныя ігры на кубак БССР па футболе, 420 лепшых юных спартсменаў прымуць удзел ва ўсеагульнай спартыўнае па лёгкай атлетыцы, плаванню, баскетболу, аляк амерыканца 9 ліпеня ў Мінску.

Летні рэстаран у Віцебску

ВІЦЕБСК. (Кар. «Звязды»). У Віцебску па Пушкінскай вуліцы пачалося будаўніцтва вясёлага летняга рэстарана-кафе «Лето», разлічанага на 120 месца. Па сваёму абсталяванню і афармленню ён будзе адным з лепшых у горадзе. На будаўніцтва рэстарана адпущана каля 80 тысяч рублёў.

Будаўніцтва халадзільніка ў Беластоку

Вядзецца парыхтоўчая работа да будаўніцтва новага магутнага халадзільніка ў Беластоку. Да яго будзе пракладзена ўзбудаваная ветка ад сталіны Беласток. Будаўніцтва пляноўка адрэагавана. Распадроблены тэхнічны прэкт халадзільніка і праведзены асярэдковыя работы. Ён будзе асярэдковы навінейшы абсталяваннем. Халадзільнік павінен быць гатоў у канцы бягучага года.

Мінскі дзяржаўны будаўнічы тэхнікум аб'яўляе набор студэнтаў

Тэхнікум РЫХТУЕ ТЭХНІКА-БУДАЎНІКОў НА ОПЕЦЬЛІВАНАСЯХ. фабрычна-заводскаму і жылываю будаўніцтву і на асярэдковы і вельміва. Наступныя павінны прадставіць наступныя дакументы: пасведчанне (аргіналь) аб сканчэнні п'яцігодняй сярэдняй школы (самігодня), аўтабіяграфія, агульнае асабістае здымак, метрычны выліч. даведку аб адпаведнасці да вайсковай павіннасці (для ваяцкавалюцкіх), дзве амерыканскія фотакарткі і 2 панштыля мары на 60 нпм. Пашпарт прадаўжэння асабіста пры жыцці на іспытны.

Тэрмінова патрабуюцца

ІНЖЫНЕРЫ І ТЭХНІКІ-КАНСТРУКТАРЫ ў тэхналагічнаму і электрычнаму групам прамысловага адрэагавана на асярэдковы работу.

Рэспубліканскія кінатэатр «БЕЛВЕТСНАБСЫ» патрабуюцца:

СТАРШЫ ВУХГАЛТАР-РЭВІЗОР, ІНСТРУКТАР-ФАРМАЦЫЯТ, ПЛАВАКІ, СТАРШЫ БУХГАЛТАР. Зваротна: Комсамоўскае, 1, Беласток. Тэл. 30-810.

Патрабуюцца

ПАСАДНЫЯ НЕКАЛАФІКАВАНЫЯ РАБОЧЫЯ (мужчыны і жанчыны). Прадстаўляецца іспытат. Зваротна ў аддзел налір.

Патрабуюцца

ПАСАДНЫЯ НЕКАЛАФІКАВАНЫЯ РАБОЧЫЯ (мужчыны і жанчыны). Прадстаўляецца іспытат. Зваротна ў аддзел налір.

Патрабуюцца

ПАСАДНЫЯ НЕКАЛАФІКАВАНЫЯ РАБОЧЫЯ (мужчыны і жанчыны). Прадстаўляецца іспытат. Зваротна ў аддзел налір.

Патрабуюцца

ПАСАДНЫЯ НЕКАЛАФІКАВАНЫЯ РАБОЧЫЯ (мужчыны і жанчыны). Прадстаўляецца іспытат. Зваротна ў аддзел налір.

Дзе-ж дапамога машына-трактарных станцый?

ЛЮБАНЬ. (Спец. нар. «Звязды»). Калгаскі Любаньшчыны ініцыятары спарыбніцтва калгасу рэспублікі за асучуку балот — з вялікім энтузіязмам вышлі на меліярацыйныя работы. Пачаўся масавы наступ на балота. ЦП БП(б)В і СНБ БССР падтрымалі выдатную ініцыятыву любаньшчы і абавязалі Наркамзем БССР да 15 мая мабілізаваць на калгасу калгасікам патрэбную колькасць трактараў і парка, інвентара і механізмаў.

Знапашы для выстаўкі выяўленчага мастацтва БССР у Маскве

23 мая з Мінска ў Маскву апрадучены два вагоны з экспанатамі для выстаўкі выяўленчага мастацтва БССР, якая адрываецца 6 чэрвеня ў адным з павільёнаў Маскоўскага Цэнтральнага пар...

ДРУГІ БЕЛАРУСкі ДЗЯРЖАўНЫ ДРАМАТЫЧНЫ ТЭАТР (шматлікія Белдзярждраматы) 24 мая П. Глеба. НАЗ ВІЯЗОВА-РАКОЎ

ДЗЯРЖАўНЫ ТЭАТР МУЗЫКАЛЬНЫ КАМЕДЫЯ БССР (шматлікі Дзяржаўны тэатр) 24 мая «ВЯДМІРА ЛЮБОВЬ»

ДЗЯРЖЫЦЬК (парк іспыт Горькага) 24 мая ОВЕНІЯ — ВЯДМІРА ЦЫРКАВЕ ПРАДСТАЎЛЕННЕ

ДЗЯРЖЫЦЬК (парк іспыт Горькага) 24 мая ОВЕНІЯ — ВЯДМІРА ЦЫРКАВЕ ПРАДСТАЎЛЕННЕ

ДЗЯРЖЫЦЬК (парк іспыт Горькага) 24 мая ОВЕНІЯ — ВЯДМІРА ЦЫРКАВЕ ПРАДСТАЎЛЕННЕ

ДЗЯРЖЫЦЬК (парк іспыт Горькага) 24 мая ОВЕНІЯ — ВЯДМІРА ЦЫРКАВЕ ПРАДСТАЎЛЕННЕ

ДЗЯРЖЫЦЬК (парк іспыт Горькага) 24 мая ОВЕНІЯ — ВЯДМІРА ЦЫРКАВЕ ПРАДСТАЎЛЕННЕ

Кінотэатр «Чырвоныя зоркі» ШУМІ, ГАРАДОК 24 мая «РОДІНА»

Кінотэатр «Родина» 24 мая «РОДІНА»